

ЗВЯЗДА

Орган ЦКіМККП(б), ЦВКіСНК БССР

№ 67 (6043) 23 сакавіка 1938 г., серада ЦЕНА 10 КАП.

ІНЖЫНЕРЫ СОЦЫЯЛІСТЫЧНАГА ЗЕМЛЯРОБСТВА

Сярод высвай інтэлігенцыі, якая вярнула да гэтых савецкіх улад і сабіва расквітнела і ўзможыла ў гэты пераможны калгаснаў лад, галоўнае месца займае арганом. Ён заклікан быць інжынерам сацыялістычнага земляробства, арганізатарам высокіх і стойкіх ураджаў на калгасных паях.

Як новая квітнеючая калгасная вёска арганічна адраджаецца ад старога, пёмнай, закатаванай царскай вёскі, так становіцца саўвасіа арганом адраджаецца ад лёсу арганом арышчых часоў. Ябаракі, забурвані, арышчываючай мясцовай кабулу эсэлаагараў і страшнуй галечу царскай вёскі было не да арганом, не да гратэжнікі. Ды аб якім прывасаванні і арганізацыі, размеркаванні працы можна было марыць на захваліх уахкі, спусошаных палосках! Ноебіт граванукі — арганом — анахадзіўся становішчы безпаамажнага, бесааснага адзіночкі.

Царскія казначэй, шчодра раскідваючы грашыма, якія гвалтам і ашуканствам былі награвлены ў народных сас, на ўтрыманне забурваных апарата паліцэйскіх, праваараў, папоў і шчых крывавіц, ішчына адмаўлялі выдаткоўваць срэды на падрыхтоўку спецыялістаў для вёскі. Кілаць праўні навуку ў вёску было не ў ітасках памочнікаў, капіталістаў і кулакоў.

Савецкая ўлада, якая выдаткоўвае рой мацны дзяржаўны бюджэт на ўтрыманне сацыялістычнага будаўніцтва, на сістэматычнае паліпшыненне дабрабыту горада і вёскі, асігноўвае велізарныя сумы на падрыхтоўку спецыялістаў сельскай гаспадаркі. Адна олькі ліба каазавае, акое базіаенне жыццё пажыткова падрыхтоўкі спецыялістаў у нашай сацыялістычнай краіне і ў царскай Расіі.

За пяць год — з 1908 па 1913 г. — царская Расія было падрыхтавала 860 арганом і ветэрынараў, з іх ольшыцца скончыла толькі сярэдняю школу.

За пяць год — з 1932 па 1937 г. — савецкая краіне гадрыхтывана звыш 38 тыс. арганом, заахчыкаў і ішчы спецыялістаў для калгаснай вёскі. Семдзсят разоў больш!

Толькі на шырокіх прасторах сацыялістычных палёў акааала магчыма на сапраўднаму выкарстаць вопыт навукі, прывасавалі перадавую тэхніку. Толькі ў нашай краіне арганізацыя навука праікае ў самую густу сельскагаспадарчую і калгаснаў і калгасніц на розных курсах павышшаю сваю вытворчую кваліфікацыю.

Перад савецкімі арганом раскрыты самыя шырокія гарызонты, небывалыя прасторы для плейнай дзейнасці. Ён зыхаван і акружан штодзённымі клопатамі большшчыі партыі, клопатамі аяіаіка і мудрага правадара прапоўных таварыша Сталіна. Савецкаму арганому ёсьць дзе разгарнуцца, асьпа на чым паказаць сваю сілу, свае веды, свой талант. Савецкі арганом з'яўляюцца актыўнымі памочнікамі нашай партыі ў арганізацыі перамог калгаснага ладу.

Асабліва вялікая роля арганом іаер, калі мы шчыльна падыходзім да разгортвання палітых работ. У калгаснах рэспублікі ўсё шырай разгортваюцца сацыялістычнае спарбніцтва і стаханаўскі рух за высокі ўраджай і 1938 годзе, за найлепшае завяршэнне палдрыхтоўкі і ўзорнае правядзенне вясновай сябы.

Наступны самы рашаючы дні барашбы за ўраджай. Цяпер асабліва

УКАЗ ПРЭЗІДЫУМА ВЯРХОУНАГА СОВЕТА СССР АБ УЗНАГАРОДЖАННІ УДЗЕЛНІКАУ ПАДРЫХОУКІ І АРГАНІЗАЦЫІ ДРЭЙФУЮЧАЙ СТАНЦЫ „ПАЎНОЧНЫ ПОЛЮС“

За выдатную работу па падрыхтоўцы і арганізацыі дрэйфуючай станцыі „Паўночны полюс“ узнагародзіць

ОРДЭНАМ ПРАЦОУНАГА ЧЫРВОНАГА СЦЯГА:

- 1. Белякова М. Ф. — дырэктара Інстытута інжынераў грамадскага харчавання.
 - 2. Палікова А. Н. — інжынера-канструктара снаражання (завод «Каучук»).
- ### ОРДЭНАМ „ЗНАК ПОЧЕТА“:
- 1. Лаванова Д. І. — прафесара тэхналогіі, кансультанта Інстытута інжынераў грамадскага харчавання.
 - 2. Ануфрыева В. М. — інструктара-кулівара — намесніка дырэктара па арганізацыі работы Інстытута інжынераў грамадскага харчавання.
 - 3. Спелавоа — інжынера-тэхналага Інстытута інжынераў грамадскага харчавання.
 - 4. Гульбіс М. М. — інжынера цеха № 2 (завод «Каучук»).
 - 5. Белаакоа А. А. — работніцу-брагадзіра (завод «Каучук»).
 - 6. Мушніца П. А. — заг. пашы-

аганом павінен быць у масах, арганізаваць калгаснікаў на поўнае ажыццяўленне ўсіх патрэбных аграахчыіх мерапрыемстваў, узначалваць барацьбу стаханаўцаў за новы пераможкі.

Прыкладзіла, аднак, адначыць, што не ўсе арганом нашай рэспублікі сталі сапраўднымі арганізатарамі высокіх ураджаў, не ўсе яны акружылі сябе актывам стаханаўцаў, вопытнікаў. У некаторых раёнах арганом займаюцца толькі хочае, — часам ператварваюцца ў статыстыкаў, у аборчыкаў вестак, — а не займаюцца сваёй непасрэднай вытворчай працай. Аб гэтых з'яўляюцца правільна гаварылі многія таварышы на рэспубліканскай нарадзе.

Арганом Барэзінскага раёна т. Коцін адначыць, што ні райком партыі, ні райвыканком не кіруюць работай арганом. Арганом не створаны патрэбныя ўмовы для работы. У частковы арганом прадстаўлены самі сабе. Ніхто імі не цікавіцца, не дапамагае. Пра палюбна-я факты расказаў арганом леньскага акраа т. Жукоўскі і ішыя таварышы. Такая шкодная асуджаная партый практыка асабліва мотна ўкаранілася ў Плесчаніцкай МТС. У выніку — неааатары арганом не сапраўдуюцца са сваёй работай, адарваны ад калгаснай вытворчасці. Ці не яона, што праба як можна хутэй закончыць з палюбна-я фактамі?

Рэзка, але зусім заслужана ўдзельнікі ўсебеларускай нарады арганомы крытыкавалі Наркамзем, які не кіруе арганомі, не ведае іх патрэб, не прыслухоўваецца да іх голасу і нічога не робіць па павышэнню іх кваліфікацыі, па перадачы вопыту перадаючых у сабах арганом рэспублікі. А ўаару барашбы арганомы за высокі ўраджай ёсьць нямаля. Аб гэтых узорах многія арганом дзеляцца на сваёй рэспубліканскай нарадзе, на якой прысутнічала 800 арганомы.

Траіцкіска-бухарынскі і напыналь-фашыска шпёны, які арувалі ў зямельных органах рэспублікі, нямаля нашкодзілі ў галіне арганомі. Справа гонару кожнага арганом яшчэ больш актыўна дзядуцца да той вялікай работы, якую партыя зараз праводзіць на ліквідацыі вынікаў шкодніцтва ў сельскай гаспадарцы. Тут яшчэ непааааа край работ.

Прадстаіць грандыёзная работа па вырашэнню самых важных, карэных пытаньняў сацыялістычнай сельскай гаспадаркі, каб ліквідаваць адставанне БССР ад перадавых абласцей і рэспублік Саюза па ўраджайнасці. Удзельнікі рэспубліканскай нарады арганомы абмяіаіцца вопытам сваёй работы і ўнеслі вельмі многа каштоўных прапановаў і меркаванняў па такіх рашаючых пытаньнях, як узвядзенне правільных севаааротаў, наладжванне населенавасцтва, развіццё вопытніцтва і аграахчыіх вучобы ў калгаснах. Было паднята шмат ішчы рашаючых пытаньняў, якіх-выкарстанне мясцовых угнаенняў, арганізацыя кармовай базы для жыўлагадоўлі догляд пасаваў, выкарстанне складаных машын і т. д. Усё гэта — пытанні сённяшняга дня, пытанні, якія хвалюць кожнага калгасніка.

Няма для арганомы і для ўсіх зямельных работнікаў рэспублікі больш удзячнай работы, чым паспяховае вырашэнне ўсіх гэтых пытаньняў.

Партыйныя і савецкія арганізацыі кжнага раёна абавязаны стварыць арганом самыя спрыяючыя ўмовы для работы, практычна кіраваць, дапамагаць ім. Няхай кожны наш арганом разгартуеца ад гул бюраакратычных папер. Месца арганом — у калгаснай брыгадзе, у стаханаўскім з'яна, у хаче-лабараторыі, на полі. Тут яго чакаюць стаханаўцы. Тут цяпер бурліць жыццёвая праца. Тут арганом павінен паказаць сваё ўменне і жаданне арганізаваць калгаснікаў на авалоданне новымі вышымі аграахчыімі, сваю надлучую арганізатарскую ролю ў барашбы за высокі сталіскі ўраджай.

Выходзячы з гэтага, Совет Народных Камісараў Саюза ССР паставіла:

1. Забараніць, пачынаючы з ураджаа 1938 года, ускры завоў бульбы па чыгунцы з адной вобласці ў другую вобласць.
2. Абавязваць Наркамзем СССР, соўнаркомы саюзных і аўтаномных рэспублік, краёвыя і абласныя выкапокны забяспечыць выкананне ўстаноўленага на 1938 год дзяржаўнага плана пасаваў бульбы ў размеры 6.708,6 тыс. гектараў па СССР, прыняўшы ўсе неабходныя меры да забяспечэння пасаваў мясцовымі рэсурсамі бульбы.
3. Для дасягнення высокай ураджайнасці бульбы, у адпаведнасці з вопытам і напраўленням калгаснаў рабіць натуральнае авасаванне членаў арцыі бульбай з пачатку яе ўборкі ў размеры 10—15 проц. убрнай бульбы.
4. Абавязваць Наркамзем (Галоўсельмаш) забяспечыць выпуск і завод да сезона палітых работ не пазней 15 мая 1938 года 4.000 бубасаджалкаў.
5. У матах барацьбы з выраджэннем бульбы ў паўднёвых засупітых абласцях і атрымання здаровага пасадачнага матэрыялу, устанавіць план летніх пасадак бульбы ў 1938 годзе ў наступных размерах:

Па УССР:	40.000 гектараў	
У тым ліку:	Па Данецкай вобласці — 9.000 >	
	Днепрапетраўскай вобласці — 10.000 >	
	Нікалаўскай вобласці — 8.000 >	
	Одэскай вобласці — 10.000 >	
	АМССР — 3.000 >	
	Па РСФСР:	9.300 >
У тым ліку:	Па Оранбургскай вобласці — 400 >	
	Саратаўскай вобласці — 900 >	
	АССР Немцаў Паволжа — 500 >	
	Сталінградскай вобласці — 1.800 >	
	Растоўскай вобласці — 2.000 >	
	Краснадарскаму краю — 1.000 >	
	Орджанікідзэўскаму краю — 1.200 >	
	Крымскай АССР — 1.500 >	

Старшыня Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР М. КАЛІНІН.
Сакратар Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР А. ГОРКІН.
Масква, Крэмыль.
22 сакавіка 1938 года.

УКАЗ ПРЭЗІДЫУМА ВЯРХОУНАГА СОВЕТА СССР АБ УЗНАГАРОДЗЕ ПЕРСАНАЛУ ДРЭЙФУЮЧАЙ СТАНЦЫ „ПАЎНОЧНЫ ПОЛЮС“

1. За праўдзены гераізм у справе выканання ўрадавага задання прысвоіць званне Героя Савецкага Саюза, з уручэннем ордэна Леніна: Крэмлю Эрысту Тэадаравічу — радысту дрэйфуючай станцыі „Паўночны полюс“.

Шыршову Петру Петравічу — навуковаму работніку дрэйфуючай станцыі „Паўночны полюс“.

Фёдараву Еўгенію Канстанцінавічу — навуковаму работніку дрэйфуючай станцыі „Паўночны полюс“.

2. Узнагародзіць другім ордэнам Леніна Героя Савецкага Саюза т. Папаніна Івана Дзмітрывіча — начальніка дрэйфуючай станцыі „Паўночны полюс“.

3. Выдаць тт. Папаніну І. Д., Крэмлю Э. Т., Шыршову П. П. і Фёдараву Е. К. грашовую ўзнагароду ў размеры 30 тысяч рублёў кожнаму.

Старшыня Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР М. КАЛІНІН.
Сакратар Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР А. ГОРКІН.
Масква, Крэмыль.
22 сакавіка 1938 г.

УКАЗ ПРЭЗІДЫУМА ВЯРХОУНАГА СОВЕТА СССР АБ УЗНАГАРОДЖАННІ ЭКІПАЖАУ І ЭКСПЕДЫЦЫІНАГА СКЛАДУ СУДНАУ „ТАЙМЫР“, „МУРМАН“, „МУРМАНЕЦ“ І „ЕРМАН“

4. Барандзіна С. Д. — другога механіка ледакольнага парахода „Таймыр“.

5. Сергеева П. А. — старшага радыста ледакольнага парахода „Таймыр“.

6. Перавалова Н. Я. — матроса ледакольнага парахода „Таймыр“.

7. Чартова П. І. — матроса ледакольнага парахода „Таймыр“.

8. Хабравана А. М. — старшага машыніста ледакольнага парахода „Таймыр“.

9. Белаакоа Ф. В. — старшага электрыка ледакольнага парахода „Таймыр“.

10. Карельскага В. Д. — рулявога ледакольнага парахода „Таймыр“.

11. Уварова А. І. — машыніста ледакольнага парахода „Таймыр“.

12. Івашына Е. Е. — штурмана ледакольнага парахода „Мурман“.

13. Кулебякіна Н. А. — радыста ледакольнага парахода „Мурман“.

14. Немаілуева В. М. — рулявога ледакольнага парахода „Мурман“.

15. Мартынава П. І. — плотніка ледакольнага парахода „Мурман“.

16. Катлова Г. І. — матроса ледакольнага парахода „Мурман“.

17. Катлова В. Ф. — старшага машыніста ледакольнага парахода „Мурман“.

18. Бугаева А. А. — старшага кагара ледакольнага парахода „Мурман“.

19. Селівэстава Е. А. — старшага кагара ледакольнага парахода „Мурман“.

20. Лааманова А. Н. — старшага кагара ледакольнага парахода „Мурман“.

21. Сербранова Л. П. — кагара ледакольнага парахода „Мурман“.

22. Палісадава П. А. — старшага памочніка капітана зверабойнага судна „Мурманец“.

23. Грыгор'ева Г. І. — другога механіка зверабойнага судна „Мурманец“.

24. Ініна Н. А. — траіца механіка зверабойнага судна „Мурманец“.

25. Пышыніна Ф. А. — радыста зверабойнага судна „Мурманец“.

26. Хростава С. І. — матроса-вадалаа зверабойнага судна „Мурманец“.

27. Ніцічына І. С. — матроса-вадалаа зверабойнага судна „Мурманец“.

28. Мірошчычына Ф. Р. — повара зверабойнага судна „Мурманец“.

29. Іосімава А. А. — юнгу зверабойнага судна „Мурманец“.

30. Олешына Б. І. — сіпонтыка зверабойнага судна „Мурманец“.

31. Баброва М. П. — гіролака зверабойнага судна „Мурманец“.

32. Чагіна М. І. — борт-механіка ледакольнага парахода „Таймыр“.

33. Брчэлава В. А. — борт-механіка ледакольнага парахода „Таймыр“.

34. Акап'яна С. З. — авіяштурмана ледакольнага парахода „Таймыр“.

35. Авербух С. Н. — сіпонтыка ледакольнага парахода „Таймыр“.

36. Халіп Я. Н. — спешкора «Саюзфото».

37. Віленскага Э. С. — спешкора газеты «Известия» на „Таймыры“.

38. Славяна Я. М. — кіноаператара «Союзкинохронки».

39. Чарнына М. Б. — спешкора газеты «Комсомольская правда» на „Таймыры“.

40. Эстэршына О. І. — спешкора газеты «Правда» на „Таймыры“.

41. Сіманова Г. А. — кіноаператара «Союзкинохронки» на ледакольным параходзе «Мурман».

42. Фінагенава А. С. — спешкора газеты «Комсомольская правда» на ледакольным параходзе «Мурман».

43. Пестухова Н. Г. — помпаліта ледакольнага парахода «Мурман».

44. Ветрова А. І. — старшага памочніка капітана ледакольнага парахода «Мурман».

45. Ерохава Г. В. — кагара ледакольнага парахода «Мурман».

46. Сіпеланава В. С. — радыста ледакольнага парахода «Мурман».

47. Хавта Л. Б. — спешкора газеты «Правда» на ледакольнага парахода «Мурман».

48. Ласкутова С. І. — спешкора «Союзфото» на ледакольнага парахода «Мурман».

49. Навалёва А. І. — інжынера ОРЛ.

50. Друбер — старшага радыста Дзяткасельскай радыёстанцыі Наркамсувязі.

51. Гаухман Т. А. — інжынера ОРЛ.

52. Аухун Н. І. — інжынера.

53. Ліючына М. С. — начальніка марскога аддзела Ленінградскага Упраўлення Паўночморшляху.

54. Пракопеня А. М. — начальніка тэхнічнага аддзела Мурманскага ваеннага порта.

55. Шацічына Н. Д. — начальніка палітаддзела Мурманскага Упраўлення Паўночморшляху.

56. Белаусова І. А. — начальніка Ленінградскага Упраўлення Паўночморшляху.

Выдаць суднаваму і экспедыцыйнаму складу ледакольнага парахода „Таймыр“, „Мурман“ і зверабойнага судна „Мурманец“ грашовую прэмію ў размеры трохмесячнага палітнага акладу.

Выдаць экіпажу і экспедыцыйнаму складу ледакольнага парахода „Мурманец“ грашовую прэмію ў размеры месячнага палітнага акладу.

Старшыня Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР М. КАЛІНІН.

Сакратар Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР А. ГОРКІН.

Масква, Крэмыль.
22 сакавіка 1938 г.

АБ МЕРАХ ПА ПАВЫШЭННЮ ўРАДЖАЙНАСЦІ БУЛЬБЫ ў 1938 ГОДЗЕ ПАСТАНОВА СОВЕТА НАРОДНЫХ КАМІСАРАУ САЮЗА ССР

СНК Саюза ССР лічыць зусім недапушчальным, што палы рад абласцей — Чувашская, Свердловская, Сталінградская, Растоўская, а таксама Данецкая, Днепрапетраўская, Нікалаўска, Одэска вобласці УССР, Краснадарскі і Дэлькаўсходні краі, Крымская АССР і некаторыя ішыя, маюць ўсе магчымыя і забяспечыць свае патрэбнасці ў харчовай і насеннай бульбе за кошт мясцовых пасаваў — звазяць да гэтага часу бульбу з ішчы краёў, абласцей і рэспублік.

СНК Саюза ССР лічыць неабходным ліквідаваць такую практыку нічым не апраўдваемым перавозам бульбы з вобласці ў вобласць і забяспечыць задавальненне патрэбнасці ў бульбе за кошт мясцовых пасаваў і загатовак.

Такое неаарымае становішча з'явілася вынікам вельмі недаааааючай работы зямельных органаў і недаааааючай увагі з боку мясцовых савецкіх, партыйных арганізацыі да развіцця культуры бульбы. Гэта пацвярджаецца тым, што сярэдняя ўраджайнасць бульбы прадаўжае аставацца яшчэ нізкай (100—120 цэнтнераў у нячорназемай паласе і 45—55 цэнтнераў ў паўднёвых і паўднёва-ўсходніх абласцях Саюза).

Выходзячы з гэтага, Совет Народных Камісараў Саюза ССР паставіла:

1. Забараніць, пачынаючы з ураджаа 1938 года, ускры завоў бульбы па чыгунцы з адной вобласці ў другую вобласць.
2. Абавязваць Наркамзем СССР, соўнаркомы саюзных і аўтаномных рэспублік, краёвыя і абласныя выкапокны забяспечыць выкананне ўстаноўленага на 1938 год дзяржаўнага плана пасаваў бульбы ў размеры 6.708,6 тыс. гектараў па СССР, прыняўшы ўсе неабходныя меры да забяспечэння пасаваў мясцовымі рэсурсамі бульбы.
3. Для дасягнення высокай ураджайнасці бульбы, у адпаведнасці з вопытам і напраўленням калгаснаў рабіць натуральнае авасаванне членаў арцыі бульбай з пачатку яе ўборкі ў размеры 10—15 проц. убрнай бульбы.
4. Абавязваць Наркамзем (Галоўсельмаш) забяспечыць выпуск і завод да сезона палітых работ не пазней 15 мая 1938 года 4.000 бубасаджалкаў.
5. У матах барацьбы з выраджэннем бульбы ў паўднёвых засупітых абласцях і атрымання здаровага пасадачнага матэрыялу, устанавіць план летніх пасадак бульбы ў 1938 годзе ў наступных размерах:

Па УССР:	40.000 гектараў	
У тым ліку:	Па Данецкай вобласці — 9.000 >	
	Днепрапетраўскай вобласці — 10.000 >	
	Нікалаўскай вобласці — 8.000 >	
	Одэскай вобласці — 10.000 >	
	АМССР — 3.000 >	
	Па РСФСР:	9.300 >
У тым ліку:	Па Оранбургскай вобласці — 400 >	
	Саратаўскай вобласці — 900 >	
	АССР Немцаў Паволжа — 500 >	
	Сталінградскай вобласці — 1.800 >	
	Растоўскай вобласці — 2.000 >	
	Краснадарскаму краю — 1.000 >	
	Орджанікідзэўскаму краю — 1.200 >	
	Крымскай АССР — 1.500 >	

там перадавыя калгаснаў, рэкамендуваць калгасам:

- а) арганізаваць унутры палюводчых брыгад маючы пасаваў бульбы, пастаянныя звенні, замацоўваючы за ім плошчу пасаваў бульбы на ўвесь сезон работы;
- б) устанавіць дадатковую аплата званям за кожную атрыманую звыш плана тону бульбы з гектара 5—6 працэдзі;
- в) пасаду бульбы рабіць па лепшых для бульбы палюводчых;
- г) уносіць пад бульбу гной і ішыя арганічныя ўгнаенні ў колькасці не менш 30—40 тон на гектар у раёнах нячорназемай паласы і 15—20 тон у паўднёвых раёнах, а таксама скарыстаць усе віды мясцовых угнаенняў (попел, торф і ішы);
- д) рабіць старанны адбор для пасады выключна здаровай бульбы;
- е) шырока прымяняць пасаду бульбы іравізаным пасадачным матэрыялам;
- ж) правесці пасаду бульбы ў максімальна спіельныя тэрміны з абавязковым баранаваннем усходаў бульбы, прымяняючы не менш 3—4 міждаровых апрацовак з праполкай;
- з) для ўстранення страты бульбы пры ўборцы абавязкова праводзіць пасляборачнае баранаванне і пераворванне.

Ракаўстойлівыя сарты

ПАРТЫЙНАЕ ЖЫЦЦЕ

АГЛЯД ДРУКУ

У БАКУ АД ПАРТЫЙНАГА ЖЫЦЦЯ

Праглядаючы камплект грэскай раённай газеты «Сталінец» (рэдактар Балобін), здзіўляешся адносінам рэдакцыі да асветлення на старонках газеты партыйнага жыцця.

Пачынаючы з 1 студзеня, вышла 32 нумары газет. У гэтых нумарах рэдакцыя, калі не лічыць двух інфармацыйных звестак з партыйных сходаў, не ўзяла ніводнага пытання аб партыйным жыцці раёна.

Больш таго, рэдактар тав. Балобін паставіў Пленум ЦК ВКП(б) «Аб памылках партыйных арганізацый пры выключэнні камуністаў з партыі, аб фармальна-бюракратычных адносінах да асветлення выключаных з ВКП(б) і аб мерах па ўсталяванні гэтых недахопаў» надрукаваў у газете толькі праз 9 дзён.

Змясцішы гэту важную паставу, рэдакцыя газеты не палічыла патрэбным напісаць нават свайго ўласнага, пабудаванага на масовых фактах, перадавога артыкула.

Газета павінна была выправіць свае ўласныя памылкі, разбітваць тых, каго яна амальмавала; штодзённа дапамагаць партыйным арганізацыям у выпраўленні дапушчальных ім памылак; сяча за ходам разгляду апеляцый, за тым, як перабудоўваюць партыйныя арганізацыі партыйную работу.

Але гэтага газета «Сталінец» не зрабіла.

Ішчэ 5 студзеня г. г. у сваім артыкуле газета надзялася ўпаўвагамага раёна тав. Наймарка рознымі негаспадарчымі эпітэтам:

«Гэта — зухваты падкалім... Эн ведаў аб дзейнасці ворагаў народа ў раёне... Эн нават з імі п'янтаваў... Эн ведаў хто прывёў рэдакцыйныя грошы... І зараз гэты пражываецца ў раёне ўжо не адзін раз».

Райком партыі прывёў высуцняты артыкул абназначэнні і аказалася, што яны пабудаваны на ляску. Рэдактар тав. Балобін райком партыі ўказаў на недапушчальныя паводзіны.

Зрэшты яна, рэдакцыя амальмавала чалавека. Газета з'явілася рупава кар'ерыстаў і перастрахоўшчыкаў, абнаславіўшы чыснага камуніста. Яг і палабае кожнай большавіцкай газете, трэба было часна прызнаць свае памылкі, патрабаваць прыгнечвання паклёпнікаў да адказнасці. Але прайшло амаль два месяцы з таго часу, як райком разбітваў тав. Наймарка, а газета чамусьці ўзлівае ад прызнання сваіх памылак. І гэта не выпадкова, таму што аўтарам гэтага паклёпніцкага артыкула з'яўляецца сам рэдактар Балобін, для якога, выхадзіць, гонар мундзіра вышэй за ўсё.

На вялікі жаль, газета «Сталінец» не выключыла. Не займаецца асветленнем партыйнага жыцця і сёская раённая газета «Большавіцкі змагар» (рэдактар тав. Абложны).

Апублікаваўшы 24 студзеня паставу Пленума ЦК ВКП(б), у газете толькі

КУРСЫ АГІТАРАЎ

ПОЛАЦК. (Нар. «Звязды»). Пры поладні Доме партыйнага актыва прапуюць дзесяцідзёныя курсы агітараў. Курсамі разлічана ахапіць 220 чалавек. Ужо закончылі вучобу 65. Ця агітараў былі прызначаны лекцыі на тэмы: «Партыя Леніна — Сталіна — арганізатар і кіраўнік перамоў сацыялізму ў СССР», «Аб выніках выбараў у Вярхоўны Совет СССР і задачах агітараў», аб міжнародным становішчы, аб эканамічным крызісе ў капіталістычных краінах, аб каварных метадах замежных контрразведка і лекцыі на агітараў і т. д. 10 гадзін было прысвечана спецыяльна лекцыям па географіі.

Выкладаць на курсах члены бюро райкома партыі і кіруючы партыйныя акты.

ВЫДАТНЫЯ КАДРЫ АРМЕЙСКИХ БОЛЬШЭВІКОЎ

За апошні год партыйная арганізацыя нашай часты здолела забяспечыць нямецка-дзяржаўнай партыйнай рабоце. Рашуча разгортваючы творчую большавіцкую самарытку, не глядзячы на асобы, партарганізацыя выско ўзяла бязвольнасць сваіх рады. Аднак гэтыя поспехі былі-б значна вышэйшымі, калі-б мы не дапусцілі памылак і смажэнняў, ускрытых студзеньскім Пленумам ЦК нашай партыі. Мы забылі аб неаднаразовых указах ЦК і таварыша Сталіна аб чыстых, уважлівых адносінах да камуністаў і дапусцілі факты бядушчых, фармальна-бюракратычных адносінаў да некаторых членаў партыі.

У святле рашэнняў студзеньскага Пленума ЦК ВКП(б) вывады нашай партыйнай арганізацыі ў адносінах таварышаў Нігматуліна, Казлова, Цішкевіча былі яўна няправільнымі. Быў лёгкі, безадказны палыход да аёсу камуністаў. Недастаткова правяралі і агрунтаваныя даныя ляжалі ў аснове абмеркавання пытання аб партыйнасці гэтых таварышаў. Старанна і ўсебакова разабраўшыся ў матэрыялах, партарганізацыя рашуча выправіла сваю памылку, зноў прыгнечала да партыйнай работы ўсіх, каго няправільна пазбавіла палітычнага даверу. Мы смела даручылі тт. Нігматуліну, Цішкевічу, Казлову адказную работу і бачым, што яны вельмі добра справляюцца з ёю.

Выпраўляючы свае памылкі, паліпашчы ўсю сістэму выхаванчай работы, мы сталі больш сур'ёзна вылучаць людзей і ў працэсе гэтай работы анямалі нямецка таварышаў, дастойных смелага вылучэння. Партарганізацыя вылучыла на пасаду палітрука чырвонаармейца тав. Шарутанка. Ён член партыі, работы, выдатнік бязовой вучобы, моцна звязан з чырвонаармейцамі і карыстаецца аўтарытэтам. Комсамольны аднашпана выбраў тт. Шарутанка членам комсомольскага бюро і намеснікам сакратара.

Тав. Шарутанка падрыхтаваў да ўступлення ў партыю 8 чырвонаармейцаў, усебакова правяралі на жывой практычнай рабоце ў масах. Работа тт. Шарутанка паказвае, што партарганізацыя не памылкі і аказвае яму высокую давер. Ён добра справляецца з абавязкамі палітрука, з'яўляецца сабе актыўным памочнікам.

Тав. Малайку цяпер палітрук падраз-

дзялення, а зусім нядаўна ён быў малодшым камандзірам. У яго падраздзяленні добра пастаўлена палітычная агітацыя. Ён асабіста займаецца з адстаючымі байцамі. Свой вольны час выкарыстоўвае для павышэння сваіх ведаў, арганізуе паліттуркі аб міжнародным становішчы. Малодшых камандзіраў тт. Грошова і Хлудова т. Малайку выхаву выдатнікі часці. Аддзяленні тт. Грошова і Хлудова — гонар не толькі падраздзялення, а і ўсёй часты. У падраздзяленні т. Малайку няма выпадкаў парушэння воінскай дысцыпліны.

Некалькі слоў аб тым, што ўдзяла з сябе т. Малайку. У мінулым ён беспрэтыўны, пасля праваў на вытворчасці. Службу ў Чырвонай Арміі пачаў радыём чырвонаармейцам і, нарэшце, вырас да такой работы, як палітычнае выхаванне чырвонаармейцаў.

Тав. Башура таксама быў малодшым камандзірам. А зараз ён малодшы лейтэнант. Яму даручана камандванне падраздзяленнем, і не выпадкова, бо гэта пацвярджае вынікі яго работы. Тав. Башура — гэта выхаванец армейскага комсомала. Ён у мінулым батрак. У Чырвоную Армію прышоў амаль неслепым, а цяпер ваенны спецыяліст, добры камандзір Работа-Сялянскай Чырвонай Арміі. Можна было-б прывесці і яшчэ шэры рад таварышаў, якіх партыйная арганізацыя вылучыла за апошні час на адказную камандзірскую і палітычную работу.

Многія таварышы ў рэзерве на вылучэнне. Партыйная арганізацыя вылучыла іх сапраўднымі большавікамі, старанна і ўсебакова рыхтуе іх да адказнай работы.

Смела вылучаючы партыйных і не-партыйных большавікоў на новую работу, мы ні на адну мінуту не забяраем аб выдучым законе большавіцкага кіраўніцтва — давяраць і правярць. Камісар часці, партыйная арганізацыя вылучаюць таварышаў на практычнай рабоце.

Рашуча выпраўляючы памылкі, на якіх ўказаў студзеньскі Пленум ЦК ВКП(б), павышам бязвольнасць партыйнай арганізацыі, выкарыстоўваем да канца ворагаў народа з замаксаванымся традыцыйна-буржуазнага ахвосца.

Палітрук П. СМІРНОВ,
закретаар партыйнага бюро Н-скай часты.



Агітатары былі ў выбарчага участка — рабочыя меснай швейнай ф-кі імя Крупскай агрунтавалі кандыдацкіх у партыйнае. Кансультацыю дае агітатар партыйнага тав. К. К. Лазарыч. НА ЗДЫМКУ (злева направа) — Агітатар партыйнага тав. Лазарыч і агітатары Ф. А. Карасік, Е. І. Горгаляд, Р. П. Кувсі, Д. Т. Капала.

Фота Д. Маселева (ВСО).

Палітычнай агітацыяй не займаюцца

Беларускі народ з радасцю сустракае выбары ў Вярхоўны Совет БССР. Сесія ЦВК БССР прыняла і зацвердзіла «Палажэнне аб выбарах у Вярхоўны Совет БССР», выправаляе ў судавяднасці са Сталінскай Канстытуцыяй. Задача партыйных арганізацый — шырока растлумачыць прапоўным Канстытуцыяй Беларускай Сацыялістычнай Рэспублікі і «Палажэнне аб выбарах у Вярхоўны Совет БССР».

Аднак, у Аршанскім раёне палітычная агітацыя, масава-выхаванчая работа з насельніцтвам прадстаўлена самаітэ. Пасля выбараў у Вярхоўны Совет СССР агітацыя сярод працоўных фактычна згорнула. У райкоме партыі абмежаваліся да фармальнага ўказаў аб стварэнні агіталецтваў, аб заманаванні за партарганізацыямі былых выбарчых участкаў і на гэтым супакоіліся.

Партарганізацыя аддзялення Дзяржаўнага банка ў дні выбараў добра працавала на выбарчым участку. Як толькі скончыліся выбары, агітацыйная работа спынена. Партгор тав. Калеліч заяўляе: «Мы зараз заняты больш важнай справай — балансавай кампаніяй. Калі закончым, тады прыступім да работы на участку». Така, на сутнасці глыбока антывалярная, заява не сустракае адпору ў райкоме партыі.

У Аршанскім пединтэрыце быў арганізаван агіталецтваў, які паліваў больш 50 агітатараў. Усе таварышы ў дні выбараў актыўна працавалі на выбарчым участку горада Оршы і абслугоўвалі калгасніцкаў Межаўскага сельсавета, куды перыядычна выезжала 16 агітатараў. І вось гэты буйнейшы агіталецтваў больш як тры месяцы не праводзіць работы сярод насельніцтва.

Культурпарт райкома тав. Росін брававаў спяваць аб наўняўнасці планавасці ў агітацыйна-масавай рабоце. Ён паказваў безліч паставы, зводзіў, планаву аб «мерарыстэмах» на ўмацаванні агітат. Аднак усё гэта рабі-

лася фармальна. Нават у партыйнай арганізацыі горадскага, якую т. Росін лічыць за лепшую, агітацыя праводзіцца ад выпадку да выпадку. Толькі палова агітатараў праводзіць заняты ў гуртках. Семінары, як правіла, сьнінкі палітрука самі агітатарамі. Не так даўно ў гэтай партыйнай арганізацыі ўпершыню вылучаны агітатарамі беспартыйны тт. Ісачанка і Ямаквенка. Яны гараць жаданнем апраўдана высокую давер, але дапамогі ім партарганізацыя не аказвае.

У партыйнай арганізацыі аддзялення Белдзяржбанку заняты праводзіць у гуртках распачалі толькі ў лютым 1938 года. Праведзена дзве занятыя. Замест 18 вылучаных агітатараў праце 7—8. Агіталецтваў партарганізацыі райаддзела сувязі пасля выбараў зусім не праводзіць занятыя. Такіх фактаў можна прывесці яшчэ больш.

Значна горш з разгортваннем агітацыі ў вёсцы. Няма ні аднаго гуртка ў калгасах, дзе-б рэгулярна праводзіліся заняты. Так, напрыклад, у калгасе «XVI парт'езд», Панізоўскага сельсавета, у дні выбараў настаўніцкі агітатары працавалі з калгаснікамі ў брыгадах. Зараз усё спіха. Агітатары нават не паказваюцца ў калгас. Тае-ж становіцца па калгасах Межаўскага, Баранскага, Пшчэлаўскага, Якаўлевіцкага і іншых сельсаветаў.

Выбары ў Вярхоўны Совет СССР паказалі, а якой велізарнай цікавасцю і любоўю сустракалі працоўныя агітатараў. Старыя, жанчыны, моладзь ахвотна наведвалі заняты гурткі, знаёмліліся з важнейшымі палітычнымі пэдэмі ў нашай краіне.

Кожная партарганізацыя абавязана скарыстаць багаты вопыт агітацыйнай работы ў дні выбараў, давесці выбарчых закон БССР да кожнага рабочага, калгасніка, сацыяліст-інтэлігентна, каб дастойна сустраць і п-большавіцкую прывесці выбары ў Вярхоўны Совет Беларускай Сацыялістычнай Рэспублікі — неад'ёмнай часткі вялікага Саветскага Саюза.

С. ЛЯСНЕУСКИ.

УЗНЯЦЬ НА БОЛЬШЭВІЦКУЮ ВЫШЫНЮ РОЛЮ ПАРТЫЙНЫХ СХОДАЎ

У сваіх рашэннях XVII 'езд нашай большавіцкай партыі з усёй сілай падкрэсліў неабходнасць «узняцця арганізацыйнай работы да ўроўню палітычнага кіраўніцтва».

Выкананне гэтай важнейшай задачы нераз'яўна звязана з павышэннем ідэйнага ўзбраення камуністаў і ў першую чаргу партыйных кіраўнікоў. Вялікую ролю ў выхаванні камуністаў адгравывае партыйны сход. Тут камуністы павышаюць свой палітычны ўзровень, атрымоўваюць большавіцкую вагартуку.

Тав. Кагановіч на XVII парт'ездзе павяршыў, што с...партыйны сход павінен павяршыць ідэйны ўзровень камуніста. Абмеркаванне ўнутрыпартыйных пытанняў, пытанняў палітыкі і практыкі будаўніцтва сацыялізма ўзнімае саванне члена партыі да ўзроўню разумення імі авангарднай ролі большавіцкай арганізацыі. У гэтым указанні сакратара ЦК ВКП(б) тав. Кагановіча яшчэ раз падкрэслівана, што партыйны сход павінен з'яўляцца адной з важнейшых форм большавіцкага выхавання камуністаў і ўцягнення іх у актыўную ўнутрыпартыйную работу».

Аднак правёрка партарганізацыі Магілёўскай шойкавай фабрыкі і дэпо станцыі Орша, Рагачоўскай МТС і МТМ, калгаса «Рассвет», Жлобінскага раёна, саўгаса «Перамога сацыялізма», Хойніцкага раёна, і тэрытарыяльнай Рагачоўскай партарганізацыі, Будакашалеўскага раёна, ускрыла рад буйных недахопаў у падрыхтоўцы і правядзенні партыйных сходаў.

Важнае пытанне — гэта падрыхтоўка і правядзенне партыйнага дня. Кожнаму партыйнаму кіраўніку павінна быць ясна, што ідэйна-палітычны ўзровень партыйнага дня залежыць ад яго дакладнай падрыхтоўкі. Гэта прабуе сур'ёзнай прадуманасці пытан-

няў парадку дня, удзянення ўсіх камуністаў у падрыхтоўку схода. Парткомы і партгоры абавязаны павядаміляць камуністаў аб парадку дня на папэй як за 4—5 дзён, каб даць ім магчымасць усебаова падрыхтавацца.

Зусім іншае паказала правёрка. У партарганізацыях Магілёўскай шойкавай фабрыкі, Аршанскага чыгуначнага дэпо і іншых пярвічных партарганізацыяў падрыхтоўку зводзіць толькі да вывешвання а'б'яў. Парадка дня вызначаецца партыйным камітэтам. У выніку большасць членаў партыі да пачатку схода не ведаюць пытанняў, якія павінны абмяркоўвацца на сходе. Такай практыкай прыводзіць да таго, што партыйныя дні праходзяць пры нізкай актыўнасці камуністаў.

Толькі дранай падрыхтоўкай з боку парткома да агітацыйнага партсхода можна растлумачыць такое з'явіцца, калі абмеркаванне такога важнага пытання з жыцця нашай партыі, як рашэнне студзеньскага Пленума ЦК ВКП(б), у партарганізацыі Аршанскага чыгуначнага дэпо праходзіла на выключна нізкім палітычным узроўні (усюды выступіла ў спрэчках трыві 4 таварышы). Прычым, нават выказванні гэтых таварышаў не заісаны ў пратаколе.

Сход не ўскрыў дапушчальных памылак пры выключэнні камуністаў з партыі, не мабілізаваў членаў і кандыдатаў партыі на поўнае ажыццяўленне гістарычных рашэнняў Пленума ЦК ВКП(б).

Або другі прыклад з работы партарганізацыі Магілёўскай шойкавай фаб-

рыкі. На адным з партсходаў абмяркоўвалася пытанне аб становішчы партыйнай асветы. Зрэшты, што гэта павінна было мабілізаваць партыйную арганізацыю на рашучае павышэнне ўзроўню партыйнай прапанды і поўную ліквідацыю буйных недахопаў у рабоце школ і гурткі партыйнай асветы. На жаль, гэтага не здарылася. Камуністы, прапагандысты, слухачы не былі ўцягнуты ў падрыхтоўку. Адсюль актыўнасць на сходе была нізкая. Усе спрэчкі абдычаліся толькі вакол драннага наведвання занятыяў.

Можна было-б прывесці факты з іншых пярвічных партарганізацыяў. Выпад зусім ясны. Многія партыйныя арганізацыі забыліся пра вядомае рашэнне Ленінградскага гаркома ВКП(б) ад 29 сакавіка 1935 г., адобранае ЦК ВКП(б), у якім з усёй большавіцкай выразнасцю вызначаны задачы партарганізацыі ў справе падрыхтоўкі партыйных дзён. У гэтым рашэнні заісана: «Партыйныя камітэты, цехпартгоры і партгурты павінны савачасова і ўсебакова падрыхтоўваць партыйныя сходы шляхам інфармацыі ўсіх членаў партыі аб парадку дня схода не пазней чым за 2—3 дні да схода з палітрэдым асветленнем пастаўленых пытанняў у звадокім друку, шырокім прыгнечаннем членаў партыі да падрыхтоўкі пытанняў і рашэнняў партыйных сходаў і т. д.»

Поўнае ажыццяўленне ўказаных задач узнімае актыўнасць кожнага камуніста, узнімае ідэйны ўзровень партыйнага схода. Партыйны дзень ператвараецца ў сапраўдную школу палітычнага выхавання членаў і кандыдатаў партыі.

У партарганізацыях існуе недаахвэнне ролі дакладчыка на партыйным сходе. Між тым, як вопыт паказ-

ва, добра падрыхтаваным дакладчыкам дапамагае камуністу падняцца ад асобных фактаў да палітычнага абгулення пытанняў, вучыць узяваць пытанні мясцовага парадку з агульнадзяржаўнымі і партыйнымі задачамі. Як правіла дакладчыкам на партыйных сходах з'яўляюцца самі сакратары парткома або партгоры. Астатнія камуністы амаль не прыгнечваюцца ў якасці дакладчыкаў, іх не вучаць выкладць палітычныя пытанні перад камуністамі партарганізацыі.

З матэрыялаў правёркі вынікае вельмі важнае пытанне, якое павінна прыцягнуць увагу ўсіх партарганізацый КП(б)Б. Справа ідзе аб удзеле ўсіх камуністаў на партыйным сходе і аб інфармацыі таварышаў, якія на ім прысутнічаюць. У партарганізацыі шойкавай фабрыкі на асобных сходах адсутнічала адна трэць камуністаў. Тое-ж і ў партарганізацыі дэпо Орша. Аб іх забыліся парткомы і партгоры. Гэта няправільна. Партарганізацыі абавязаны пасля схода сабраць усіх камуністаў і праінфармаваць аб прынятых рашэннях.

У Аршанскім дэпо наогул да апошняга часу не было ўліку наведвання камуністамі партыйных сходаў. Зараз пілька вызначыць, па якой прычыне той або іншы таварыш не быў. Партком не займае ўсвятленнем прычыны наведвання. Такай практыка толькі савельнічае развалу дысцыпліны.

Некаторыя парткомы дранна наведванне сходаў стараліся растлумачыць многазначнасцю работы падпрэмыстваў, частымі камандзіроўкамі асобных камуністаў. Няма патрэбы паказваць, што з такой няправільнай практыкай трэба неадкладна скончыць. Камуніст не зможа выканаць авангардную выдучую ролю на любым участку, калі ён не будзе ў курсе жыцця партыйнай арганізацыі. Гэта патрэба аразумець кожнаму сакратару райкома, парткома і партгорам.

Асабліва трэба спыніцца на змесце прынятых рашэнняў на партыйных сходах і іх выкананні. Практыка паказвае, што парткомы ў большасці выпадкаў не ўцягваюць камуністаў у падрыхтоўку праяктаў паставы. Га-

та прыводзіць да неканкрэтнасці, да нізкага ўзроўню прынятых рашэнняў. Прывядзем толькі некалькі фактаў. Вось, напрыклад, паставы, якая прынята партарганізацыяй Рагачоўскай МТС і МТМ на дакладу аб рашэннях студзеньскага Пленума ЦК ВКП(б): «Яшчэ больш павысць рэвалюцыйную пільнасць, выкрывіць ворагаў народа, як-бы яны ні маскаваліся, а таксама весці барацьбу з паклёпнікамі, якія паклёпнічаюць на чэсных камуністаў».

Вось і ўсё. Што-ж канкрэтна павінна зрабіць партарганізацыя па ажыццяўленню гістарычных рашэнняў Пленума ЦК ВКП(б) — аб гэтым ні слова.

Партарганізацыя чыгуначнага дэпо (Орша) на дакладу парткома 11 студзеня 1937 года абмежавалася такім шаблонным рашэннем: «Агульны сход прапаную парткому ўлічыць усе з'яўлены і выступлены таварышаў, а таксама адзначаныя недахопы і неадкладна выправіць работу і знішчыць указаныя недахопы». Зноў-такі нічога канкрэтнага ў гэтым рашэнні няма. Між іншым выступіўшы таварышы ўказвалі на недахопы. Яны гаварылі аб слабай арганізацыі партыйнай вучобы, аб адсутнасці дапамогі агітатарам і палітра сядчыкам, аб фактах зашыму крытыкі. Усё гэта асталося без увагі.

Партарганізацыя Магілёўскай шойкавай фабрыкі 20 снежня абмяркоўвала пытанне аб прыёме ў партыю. Здавалася-б, што паставы на гэтым пытанню павінна была мабілізаваць камуністаў на разгортванне выхаванчай работы сярод беспартыйных мас. Аднак у рэзалюцыі мы чытаем: «Партыйны сход адзначае наяўнасць у асобных членаў партыі неабольшавіцкай труслянасці, перастрахоўкі. Абавязваць рэкамендаваць у члены партыі чалавек, які дастойны быць у радах партыі». Такім чынам замест выхавання, партыйны сход стаў на шлях заглядвання ўсім камуністам рэкамендаваць партыю дастойных людзей. Асабліва шаблонна напісаны паставы ў пярвічнай партарганізацыі Рагачоўскага сельсавета, Будакашалеўскага раёна. Такія факты можна было значна па-

множыць. Аднак, астаецца відавочным, што над распрацоўкай канкрэтных мерпрыемстваў, вынікаючых з пытанняў, абмяркоўваемых на партыйных сходах, парткомы і партгоры сур'ёзна не думалі. Камуністы не ўцягваюцца ў падрыхтоўку партыйных сходаў, прынятыя рашэнні абдычаюць прапаўны камуністаў. Адсюль шаблоннасць, штампаванасць, адсутнасць канкрэтнасці. Партарганізацыі, узямаючы палітычны ўзровень партыйнага схода, які школы выхавання кожнага камуніста, павінны звярнуць увагу на прымяненне паставы і іх поўнае выкананне.

Нельга абысці вышэйзастаюча партыйнай арганізацыі. Як правіла, гаркомы і райкомы партыі атрымаваюць пратаколы пярвічных арганізацый. Інструктары вельмі часта бываюць на фабрыках і заводах, заходзяць у парткомы і не вучыць сакратараў парткомаў і партгорам, як трэба фармуляваць партыйныя дакументы, як наладзіць правёрку іх выканання. І не выпадкова. Парткомы ні на адным сходе не адчыталіся аб выкананні пярвочных рашэнняў. Такай практыка няправільная. Не неабходна найхутчэй ліквідаваць.

Задача партарганізацый КП(б)Б неадкладна лабіца таго, каб члены і кандыдаты партыі на партыйным сходе авалодвалі ведамі большавізма, жыць больш унімаі сваю большавіцкую пільнасць і непрымырмасць да традыцыйна-буржуазных агентаў фашызма, мабілізавацца на канчатковае выкарыстанне ворагаў, у якую маску яны-б ні апраналіся.

Перад партарганізацыямі КП(б)Б, які і перад усёй партыяй, стаіць баявая задача: па-большавіцку выканаць гістарычныя рашэнні студзеньскага Пленума ЦК ВКП(б) — важнейшага дакумента сталінскай мудрасці. Поўнае і савачасовае выкананне партарганізацыяй гэтых рашэнняў узнімае лічце на большую вышыню ўнутрыпартыйную работу і ператвораць партыйныя сходы ў сапраўдную ідэйна-палітычную школу выхавання кожнага камуніста.

НА ФРАНТАХ У ІСПАНІІ

УСХОДНІ (арагонскі) ФРОНТ

Паводле паведамлення іспанскага міністра абароны ад 21 сакавіка, войскі мяцежнікаў, падтрымліваемыя 47 танкамі і шматлікай авіяцыяй, тры разы рабілі спробу прарваць рэспубліканскія лініі ў напрамку на Кастальсераас — на поўдзень ад Альканьіза. Гэтыя атакі былі поўнасьцю адбіты рэспубліканскімі войскамі. Пасля атакі ў напрамку Каланда—Таравеліля мяцежнікам удалося некалькі паціснуць рэспубліканскія часткі. Аднак, падтрыманні неадкладна пасляховаю контратаку, рэспубліканскія часткі адцінулі мяцежнікаў назад.

МАДРЫДСКІ ФРОНТ

Як паведамляе агенства Эспанья, раніцаю 21 сакавіка рэспубліканскія войскі зрабілі паспяхова вылазку супроць пазіцыі мяцежнікаў, размешчаных на паўночны захад ад Мадрыда. Захоплены зняважкі мяцежнікі адступілі. На працягу некалькіх гадзін мяцежнікі прававалі вярнуць страчаную імі тэрыторыю, аднак усё іх спробы аказаліся беспаспяховымі. Артылерыя мяцежнікаў зрабіла рад бамбардзіровак Мадрыда. Гораду нанесена значная матэрыяльная страта; ёсць параненыя.

АНТЫФАШЫСЦІЯ ДЭМАСТРАЦЫІ У Чэхаславакіі

ПРАГА, 21 сакавіка. (БЕЛТА). У сувязі з захватам Аўстрыі германскімі фашызмамі і навісвай пагрозаю пачаўся ў Чэхаславакіі па ўсёй краіне пракцікавацца хваля антыфашысцкіх мітынгаў і школяў. Учора ў Кладно (буйнейшым прамысловым цэнтры Чэхаславакіі) адбылася дэманстрацыя працоўных, у якой удзельнічала звыш 20 тысяч чалавек.

Аўстрыя пад фашысцкім ботам

ПРАГА, 22 сакавіка. (БЕЛТА). Канцэспандэнт «Право ліду» паведамляе, што па распараджэнню Гітлера былі «выдзелены» з ваенных часцей аўстрыйскай арміі 231 афіцэр, у тым ліку фельдмаршал Цэнэр, былы генеральны інспектар арміі Чыкаўскі, а таксама рад дывізіяў і брыгадных генералаў. «Чэскае слова» паведамляе, што ўцёкі з Аўстрыі не спыняюцца. Вяломы кампазітар Оскар Штраўс уцёк з Вены за граніцу. Уся яго маёмасць канфіскавана. «Рудэ право» паведамляе, што хваля арыштаў увесць час нарастае. Зараз налічваецца звыш 25 тысяч арыштаваных.

Ваенныя дзеянні ў кітаі

ХАНЬКОУ, 21 сакавіка. (БЕЛТА). У паўднёвай частцы правінцы Шаньсі прадаўжаюцца буйныя баі. Пралетаўнікі кітайскага камандавання заявілі, што японскія войскі прадаўжаюць адступіць ад паўночнага берага Хуанха. Ён указваў, што з 105 паведаў правінцы Шаньсі японцы сумелі захапіць толькі 30 паведаў уздоўж сваіх камунікацыйных ліній. Паўночна-ўсходняя частка правінцы Шаньсі поўнасьцю пад кантралем кітаіцаў.

У паўднёвай частцы правінцы Шаньсі кітайскія войскі занялі Янчэн, а ў цэнтры — Чжанцзы. Пасля паражэння японскіх войск пажым Лічэнам і Луцэнам японскае камандаванне паслала ў гэты раён новае падмаванне ў тысячы салдат. Аднак па дарозе японцы былі сустрачаны кітайскімі войскамі. У баі японцы страцілі больш 200 чал.



Тая КАЗЛОВА—студэнтка Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта—без адрыву ад вытворчасці апавалада лётнай справай. Зараз Т. Казлова займаецца ў інструктарскай групе. Фото С. Грына.

ПЕРАД ПАЧАТКАМ ТАРФЯНОГА СЕЗОНА

Тарфяныя заводы мясцовай прамысловасці БССР рыхтуюцца да новага сезона, які пачнецца ў першай декадзе красавіка. Ідзе падрыхтоўка балот. Тры фрэзеры працуюць на зняццю атосу і планіроўцы тарфяных палёў. Лік дзённых чыстаў фрэзераў у бліжэйшыя дні навялічыцца да 9. Рамантуюцца элеватарныя машыны і іншыя механізмы.

У гэтым годзе торфазаводы БССР павялічылі вытворчасць торфу на 40 проц. больш чым у мінулы годзе.

Упершыню на балотах будуць працаваць 43 аваротныя ролныя сталы ўраўнаважанага тыпу, што механізавае падчас транспарціроўкі дошак. Заводы імя Ордынікіна і «Чырвоны сцяг», Смалыніцкага раёна, атрымаць даве паграўчанія машыны для механізацыі пагружкі торфу.

ДА СПЛАВУ НЕ ПАДРЫХТАВАНЫ

Падрыхтоўка да сплаву па Мазырскай сплаўной канторы (начальнік тав. Каган) ідзе вельмі марудна. 58 лодак па Петрыкоўскаму ўчастку да гэтага часу яшчэ не адрамантаваны. Ні адна прыстань поўнасьцю не забяспечана рэвізіямі (важучымі матэрыяламі).

У 1936 годзе на злёце стахануцаў-сплаўшчыкаў Петрыкоўскага сплаўнага участка была вынесена прапанова аб тым, што рэвізія патрэбна загатаўляць з сукоў дрэва, і гэта праводзілася ў жыццё. Але злёта зноў пачалі чамусьці загатаўляць рэвізію з 6-7-гадовых дрэў, і гэтым знішчаецца каштоўны маладняк. СПЛАУШЧЫН.

ВЫПАДАК НА РЭЧЦЫ

ЛЕЗНА. Трое хлопчыкаў — 13-гадовы Кісялёў і Рачынскі і 11-гадовы Дрознік сталі ля берага рэчкі Махна. Рантам момант латам вадзі крыгу, на якой стаялі хлопчыкі, унеса вадой ад берага. Бурнае нячэпне панесла крыгу на сярэднюю раку. Над дзяцкі нависла грозная небяспека. Іх крыкі аб дапамозе пачулі наватрыкі местачковай каманды тт. Пашкоўскі, Салаўёў, Грынблат, Кісялёў, Раліч і рабочнік пошты Раманюкскі. Яны хутка зрабілі з дошак прыг, падлілі на ім да дзяцей і звалі іх з крыгі.

ВЕСНАВЫЯ КАНІКУЛЫ У ШКОЛАХ БССР

У школах Беларусі пачынаюцца веснавыя канікулы школьнікаў. Вучні за час канікул змогуць культурна і весела адпачыць, набрацца новых сіл для паспяховага завяршэння вучэбнага года.

У сталіцы рэспублікі — Менску — у часе школьных канікул будзе праведзены рад цікавых мерапрыемстваў. У лепшых кіноаэтрах горада арганізоўваюцца для рэят па 2 дзённыя кіносеансы. Дэманстравацца будуць лепшыя кінофільмы вытворчасці апошніх год. Для школьнікаў старэйшых класаў будуць пастаўлены тры спектаклі Дзяржаўнага драматычнага тэатра і адзін спектакль Юўрайскім дзяржаўным тэатрам.

Усе клубы горада ў дні канікул будуць у распараджэнні школьнікаў. Тут будуць наладжаны канцэрты, вечары, будуць дэманстравацца лепшыя кінофільмы. Палац піанераў у дні канікул праводзіць некалькі масавых мерапрыемстваў (вечары, карнавалы і інш.), у якіх прымуць удзел 6-7 тысяч школьнікаў.

Сёння, 23 сакавіка, праводзіцца гарадскі злет выдатнікаў вучобы 5-10 класаў школ Менска.

У Сталінскім і Варашчылаўскім раёнах арганізоўваюцца сустрэчы школьнікаў па машках і шахматах.

Будзе праведзены таксама рад фізкультурных мерапрыемстваў. Так, напрыклад, у басейне Дома Чырвонай Арміі арганізоўваюцца спаборніцтвы на прыяньства школьнікаў на плаванні. Лепшыя вучні-фізкультурнікі старэйшых класаў прымуць удзел у ўсеагульных спаборніцтвах гімнастаў у горадзе Ленінградзе.

Усе мерапрыемствы па правядзенню канікул будзе фінансавалі Менскі гарана. Для гэтай мэты адпущана каля 10.000 рублёў.

РЭАРГАНІЗАЦЫЯ АКАДЭМІІ НАВУК БССР

Прэзідыум Акадэміі навук БССР прыняў пастанову аб рэарганізацыі структуры Акадэміі. Ліквідуцца інстытуты філасофіі і фізіка-тэхнічны, як не апраўдаўшы сабе. Інстытут эканамікі расфарміроўваецца. Яго аддзельны перадаюцца іншым навукова-даследчым інстытутам рэспублікі. Інстытут эксперыментальнай фізіялогіі перадаецца ў веданне Наркома аховы здароўя БССР. На базе аграгаспадарка інстытута ствараецца інстытут сацыялістычнай сельскай гаспадаркі, які навісь будзе наблізіць сваю работу несярэдня да абслугоўвання задач сацыялістычнай сельскай гаспадаркі. На базе інстытута біялогіі і батанічнага сада ствараецца інстытут біялогіі і батанікі.

Па новай сваёй структуры Акадэмія навук БССР будзе складацца з двух аддзяленняў — прыроднаўчых навуц і грамадскіх навуц. У склад аддзялення прыроднаўчых навуц уваходзіць інстытуты — торфу, геалогіі, біялогіі і батанікі, хіміі, сацыялістычнай сельскай гаспадаркі і медыцынскага кабінета. Аддзяленне грамадскіх навуц аднае інстытуты гісторыі і літаратуры і мовы. Інстытут літаратуры і мовы перадаецца фальклорнай групе, таматка якой больш адпавядае напрамку работы гэтага інстытута.

Пастанова прэзідыума Акадэміі перадаецца на зацверджанне СНК БССР.

Як паведаў супрацоўнік «Звязды» прэзідэнт Акадэміі навук БССР тав. Горра, мэта намеранай рэарганізацыі — карэнічным чынам перабудаваць і палепшыць дзейнасць Акадэміі, хутчэй ліквідаваць вынікі шкідлівага ворагаў народа, каб работа Акадэміі адпавядала задачам, пастаўленым перад Акадэміяй партыяй і ўрадам.

Новая структура Акадэміі навук БССР даць магчымасць сканцэнтравалі асноўныя навукова-даследчыя сілы і матэрыяльную базу Акадэміі па распрацоўку найбольш важных праблем эканомікі і культуры БССР, ператварыць інстытуты ў супраўдныя цэнтры навукова-даследчай работы.



Цёплыя веснавыя дні стаць у Менску. На сядзі і скверах загучалі галасы дзяцей. Пачаліся захапляючыя гульні. НА ЗДЫМКУ — Дзеці гуляюць у гарадскім скверы. Фото-аюд С. Грына.



21 сакавіка ў Менску адбылася першая ўсебеларуская адмінды мастацкай самадзейнасці рабочых тэкстыльна-трыкатажных арганізацый. НА ЗДЫМКУ — Вучаніца V класа 23 вясёўскай школы Юлія Прышоў (алева) і вучаніца 4 класа 23 вясёўскай школы Іда Окунева выконваюць танец «Кітэ».

ОПЕРА „ДРЫГВА“

Малады беларускі кампазітар А. В. Багатыроў скончыў напісанне музыкі новай арыгінальнай беларускай оперы «Дрыгва» на матывах аднаменнай апевесці народнага паэта Якуба Коласа. Зараз кампазітар прыступіў да аркестраўкі і канчатковай рэдакцыі оперы, якая будзе поўнасьцю закончана да 18-га гадзінны вызначэння Беларускай аддзяленні акадэміі.

Опера «Дрыгва» складаецца з 4-х актаў — 6 карцін. У ёй багата выкарыстаны лірычныя вершы Якуба Коласа. Музыка оперы надзвычай каларытная, практычна элементам беларускай народнай песні. Падзеі адбываюцца ў пучках Палесся. Опера адлюстроўвае пераічную барацьбу Чырвонай Арміі і беларускіх чырвоных партызан, пад кіраўніцтвам большавікоў, з белалопольскімі акупантамі і заганчавцамі паказам разгрому Інтэрвентаў.

Опера «Дрыгва» прынята Беларускай дзяржаўнаму тэатрам оперы і балета і намерана да паставіцы ў 1939 годзе.

РАННЯЯ ГАРОДІНА У МАГАЗІНАХ І НА РЫНКАХ МЕНСКА

У 64 калгасах Менскага сельскага раёна злёта закладваецца 20.000 партнёраў рам ранняй гародніны. Калгас «Чырвоны гароднік», Прыгараднага сельсавета, ужо заклаў і пасяў 4.000 рам.

Меншчарнадаль заклочыў дагаворы з калгасамі на пастаўку 60 тон ранняй зялёнай цыбулі, 65 тон радьскіх, 30 тон салату і т. д. Магазіны «Сістэма» Саюзнарада прададуць каля 100 тон ранняй гародніны.

У садова-гароднінх магазінах і на рынках горада ўжо ёсць першая ранняя гародніна (зялёная цыбуля, радьска, салат, сталовыя бурачкі з бацьвінем).

ЗІСКУРСІ І ПАДАРОЖЖЫ ПА БССР

У гэтым годзе 6.600 стахануцаў, ударнікаў, служачых фабрык і заводаў, настаўнікаў, вучняў і студэнтаў навуцальных устаноў нашай рэспублікі пабываюць на экскурсіях. Яны наведваюць Маскву, Ленінград, Беларускае канал, канал Магска—Волга, раку Волгу, Каўказ, Алтай і т. д.

Прадпрыемствы, прафесіянальныя арганізацыі, навуцальныя ўстановы ўжо заклілі 3.500 пудэвак.

ДЭКАДА РУСКАЙ КЛАСІЧНАЙ МУЗЫКІ

Вялікі рускі народ стварыў багаты, шую музыкальную культуру. Імя гэтых вялікіх рускіх музыкантаў — кампазітараў Глінкі, Даргамыжычэга, Мусоргскага, Чайкоўскага і Рымскага-Корсакава стаць у радзе найвялікшых мастацтваў сусветнай музыкальнай культуры.

Пашырэнне прапаганды класічнай рускай музыкі ў поўнай меры адпавядае ўзрастаючым культурным запатрабаванням шырокіх народных мас БССР. Беларускі народ заўсёды вучыўся і ацымліваў дапамогі ў сваім развіцці вялікага рускага народа. Гэта ў поўнай меры адносіцца і да музыкальнай культуры.

Вось чаму трэба толькі вітаць, што беларуская філармонія і тэатры ўключылі ў дэкаду рускай класічнай музыкі, якая праводзіцца зараз Усеагульным Камітэтам па справах мастацтва па Савецкаму Саюзу.

У Менску адбыліся ўжо тры канцэрты. 11 сакавіка быў паказан магіта оперы гетійскага рускага кампазітара Глінкі «Русан» 17 сакавіка прапоўны Менска слухалі лепшыя творы Рымскага-Корсакава, Рубінштэйна і Мусоргскага.

Заслужоўвае ўвагі канцэрт, прысьвечаны творчасці Чайкоўскага, які адбыўся 20 сакавіка ў клубе імя Сталіна. Сімфонічны аркестр Беларускага дзяржаўнага тэатра оперы і балета, пад кіраўніцтвам дырыжора Шнейдэрмана, выканаў шостую сімфонію Чайкоўскага. Гэты выдатны твор быў добра сустрачаны нашымі слухачамі.

У другім аддзяленні канцэрта выступіў лаўрат другога ўсеагульнага курса музыкантаў-выканаўцаў, дэпонт Беларускай кансерваторыі Куант О. Л. У супраўдзяжэнні сімфонічнага аркестра ён выканаў рокако-варыяцыі для вячальцаў.

Саліст беларускай оперы тав. Арсенка А. Д. надрадна выканаў арыю Елены кага з оперы «Пікавая дама».

Заслужаная артыстка БССР Ларыса Пампееўна Александроўскага выканаў арыю Лізы з оперы «Пікавая дама». Прысутныя на канцэрте і тысячы радьскіх слухачоў (канцэрт трансляваўся па ўсёй БССР праз радыёстанцыю ім. Соўнаркома БССР) яшчэ раз пераканаліся, што тав. Александроўскага дасягнула ўладзе не толькі жанрам беларускай народнай песні, у якой яна не сягнула вялікага мастацтва, але таксама з поспехам працуе і над асваеннем рускай класічнай музыкі. Не мімагучны голас з усёй глыбінёй перадае слухачам цудоўны твор выдатнага рускага кампазітара.

У бліжэйшы час будуць праведзены яшчэ чатыры канцэрты рускай класічнай музыкі. 30 сакавіка прыяджае Менск салістка Вялікага акадэмічнага тэатра, народная артыстка СССР — ардынаносец Ксенія Георгіеўна Дзяржынская. Яна дасць канцэрт рускай класічнага раманса з твораў Глінкі, Чайкоўскага, Гурьілава і Дунківіча.

Ф. КАНСТАНЦІНА.

ПАВЕДАМЛЕННЕ

Сёння, 23 сакавіка, у памяшканні Дома партактыва, у 7 гадзін вечара адбудзецца агульнагародная нарада сакратароў парткомаў, партграў, дыктароў падпряміемстваў і кіраўнікоў устаноў (комуністаў) Якуа абавязкова.

Менскі гарком КП(б)Б.

Намеснік адназнага рэдактара І. М. ОФЕНГІМ.

Advertisement for 'MENPRAMGANDAL' featuring various types of hats and accessories. Text includes 'ДА ВЕСНАВОГА СЕЗОНА', 'ЖАНОЧЫЯ МУЖСКІЯ ДЗІЦЬЧЫЯ', and 'ШЫРОКІ ВЫБАР ТОЛЬКІ'.

Advertisement for 'КАМІСІЙНЫ МАГАЗІН № 26' (Commissionary Store No. 26) located at 'Менская Кантора Белпрамгандля'. It advertises various goods like fabrics, hats, and shoes.

Advertisement for 'Беларуская рэспубліканская кантора „САЮЗЦІЛЬ“' (Belarusian Republican Office 'SAJUZCIL'). It advertises various types of cheese and dairy products.

Advertisement for 'БЕЛАДЗЯЛЕННЕ КОГІЗ' (Beladzielenne Kogiz) featuring various types of books and magazines for sale.

Advertisement for 'САРТАВОЕ НАСЕННЕ' (Sartavoe Nasenne) featuring various types of seeds and agricultural products.